



КАЛІ Ё СЯМ'І
ЖЫВЕ
ДУШЭЎНАХВОРЫ...

6

СЕЛЬСКАЯ КРАМА
З ГАРАДСКІМ
АСАРТЫМЕНТАМ
МС



18 МАЯ 2022 г.
СЕРАДА
№ 95 (29717)



Выдаецца
з 9 жніўня 1917г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

МЯСЦОВАЕ
САМАКІРАВАННЕ

ЦЫТАТА ДНЯ



Наталля КАЧАНОВА,
Старшыня Савета
Рэспублікі

(падчас наведвання Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра трансфузіялогіі і медыцынскіх біятэхналогій):

«Мы ўбачылі, што сёння сапраўды распрацоўваюцца сучасныя прэпараты, якія павінны выкарыстоўвацца ў сістэме аховы здароўя. Мала таго, яны не проста тут распрацоўваюцца, я яшчэ ўбачыла, што рэагенты, якія ўжываюцца для аналізу, таксама вырабляюцца тут. Бо кожны чалавек, які прыходзіць здаць кроў, перш за ўсё праходзіць самае сур'езнае абследаванне. Гэтыя рэагенты не трэба закупляць на імпарце, і гэта дарагога варта, калі цэнтр працуе на тое, каб мець усе прэпараты ўласнай вытворчасці».



ПАД НОВЫМІ ДАХАМІ



140 гадоў:
Янка Купала,
Якуб Колас.
1882—2022

Фота Анастас КЛЕШЧУКА

У Вязынцы, на радзіме народнага паэта Беларусі Янкі Купалы, завяршаецца рамонтна-рэстаўрацыйная замена дахаў будынкаў філіяла дзяржаўнага літаратурнага музея яго імя. Падчас святкавання 140-годдзя з дня нараджэння нашага сляйнага песняра хата, у якой нарадзіўся Іван Луцэвіч, і свіран будучы ўжо пад новымі — гонтавымі — дахамі. Брыгада спецыялістаў дзяржаўнага прадпрыемства «Белрэстаўрацыя» намагаецца як мага хутчэй скончыць запланаваныя работы, якія распачаліся мінулай восенню і працягнуліся ранняй вясной. Самыя цяжкія і працаёмкія

работы ўжо пройдзены, засталася пакласці лічаныя метры гонтаў і пакрыць іх грунтовым прамочваннем, каб надзейна і даўгавечна засцерагчы драўляную стрэху. Апошні акорд на знакавым аб'екце робіць калектыў спецыялістаў Мірскага ўчастка на чале з майстрам Андрэем Канановічам. Гэтым разам тут працуюць Сяргей ШАЎКО і два Анатолі — СЕРГІЕНЯ і СТАРЦАЎ — адказныя, старанныя работнікі, якія працуюць натхнёна, «з агеньчыкам». Спадзяюся, іх працоўны настрой і атмасферу вясновай Вязынкі перададуць гэтыя фатаграфіі.

СТАР. 13



КОРАТКА

• 19—26 жніўня пройдзе Усебеларускі хрэсны ход.

• Рознічны тавараабарот у Беларусі ў студзені—красавіку вырас на 2,8 працэнта.

• У Беларусі адзін з самых нізкіх паказчыкаў смяротнасці немаўлят сярод еўрапейскіх краін.

• У новым навучальным годзе ў гродзенскім ліцэі адкрыюць профільны клас МНС.

• АСВОД: у кожным другім выпадку дзіця тоне на вачах бацькоў.

• Беларускія гоншчыкі прымуць удзел у ралі «Шаўковы шлях».



ДЗЕЦІ — ПАД КАНТРОЛЕМ

Асабліва гэта актуальна падчас летніх вакацый

Як паказвае жыццё, надзвычайныя сітуацыі, у якія трапляюць дзеці, як правіла, здараюцца тады, калі яны без нагляду. Дзяцей першых гадоў жыцця дастаткова выпускаць з поля зроку ўсяго на некалькі хвілін, як можа здарыцца бяда. Нельга расслабляцца бацькам і тады, калі іх малыя ўжо крыху падраслі. Ад знешніх прычын у Беларусі штогод гіне больш сотні дзяцей. Дарожна-транспартныя здарэнні, атручванні, праглынанне іншародных прадметаў, пажары, выпадзенне з вокнаў — і гэта далёка не поўны пералік сітуацый, якія могуць прывесці да трагедыі.

СТАР. 3



ПОДЗВІГ ПАД НУМАРАМ АДЗІН



Восемдзясят гадоў таму, 18 мая 1942 года, у акупаваным Мінску выйшаў першы падпольны выпуск газеты «Звезда»



Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА

Гэта быў выстрал, кулямётная чарга, выбух — друкаванае слова бязлітасна біла па ворагу. Такага ўдару ў спіну гітлераўцы не чакалі. Падпольшчыкі гучна заявілі аб сабе. Выпушчаная газета сведчыла: нягледзячы на масавыя забойствы патрыётаў, беларускі народ не скарыўся — працягвае змагацца і зробіць усё дзеля таго, каб захопнікі пакінулі іх зямлю.

СТАР. 4

ISSN 1990 — 763X



Ідзе падпіска на «Звезду» на III квартал і II паўгоддзе

Мы абяцаем нясумнае лета з любімай газетай

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!